



# МАЛАДЗЁЖНЫ МАРАФОН

## «Камсамолу — 100: эстафета пакаленняў»

**Сёння ў Рэспубліканскім доме моладзі БРСМ дасце старт маладзёжнаму марафону пад такой назвай, прыверкаванаму да векавога юбілею Усесаюзнага камсамола.**

Як расказалі ў Цэнтральным камітэце БРСМ, часткай мерапрыемства стане мабільная экспазіцыя, якая адлюстроўвае гісторыю станаўлення і ўмацавання маладзёжнага руху краіны: калекцыя камсамольскіх білетаў і значкоў розных пакаленняў, камсамольскія курткі байцоў студэнцкіх атрадаў, выразкі з камсамольскіх газет і часопісаў, пласцінкі з камсамольскімі песнямі, фатаграфіі, плакаты, падарункі і сувеніры, уручаныя ЦК камсамола. Многія экспанаты будуць прадстаўлены рэгіёнамі краіны.

Не абыдзеца юбілейны старт без камсамольскіх песень і вершаў, тэматычных фотазон і інсталяцый.

У дзень старту марафону арганізатары праекта кінуць кліч для збору камсамольскіх экспанатаў па ўсёй краіне. Ахвотныя змогуць перадаць іх з 17 па 25 кастрычніка ў Рэспубліканскі дом моладзі (Цэнтральны камітэт БРСМ, кабінет 63), самыя цікавыя ўвойдуць у тэматычную экспазіцыю і будуць прадстаўлены ўдзельнікам рэспубліканскага ўрачыстага сходу і святочнага канцэрта, прысвечаных юбілею камсамола.

Маладзёжны марафон «Камсамолу — 100: эстафета пакаленняў», які будзе праходзіць да 29 кастрычніка, падхопляць актывісты Саюза моладзі ў раёнах і гарадах краіны. Яны правядуць дыялогі пакаленняў, сустрэнуцца з камсамольцамі розных гадоў. Падчас сустрэч, а таксама пошукавай работы будуць запісаны гісторыі відавочцаў тых падзей, сабраны прадметы (узнагароды, фатаграфіі і іншае), якія адлюстроўваюць гісторыю камсамольскага руху ў кожным рэгіёне.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

## Чулі?!

# Мінск увайшоў у тройку самых чыстых гарадоў свету

**Беларуская сталіца ўвайшла ў тройку самых чыстых гарадоў свету паводле рэйтынга амерыканскага інтэрнэт-рэсурсу фінансавых і аналітычных навін The Street.**

Усяго ў спіс, складзены The Street, увайшлі 30 гарадоў, пры гэтым Менск размясціўся на трэцім месцы. «Сталіца і найбуйнейшы горад Беларусі часта рэкламуецца турыстычнымі сайтамі як самы чысты горад у свеце. Працавітыя работнікі клапацяцца аб шматлікіх парках горада і рэгулярна падтрымліваюць на вуліцах чысціню», — гаворыцца ў апісанні горада.

Першыя два месцы ў рэйтынгу чыстых гарадоў занялі Сінгапур і Токіа. Услед за беларускай сталіцай, на чацвёртым месцы, размясціўся яшчэ адзін японскі



горад — Кіёта. У дзясятку таксама ўвайшлі Казань, Медзіна, Абу-Дабі, Тайбэй, Цюрых, Стакгольм. Сталіца Расіі Масква заняла 14-е месца. Замыкае трыцатку амерыканскі Бостан.

Складальнікі рэйтынга засноўваліся на водгуках карыстальнікаў анлайн-сэрвісу браніравання жылля Booking.com.

# ІНТЭРНЭТ-РОЎМІНГАМ БЕЛАРУСЫ КАРЫСТАЮЦА НАВАТ У МАЗАМБІКУ

**Беларусы сталі спажываць больш інтэрнэт-трафіку ў замежных паездках. Аналізуючы BigData, эксперты МТС прагназуюць, што бягучы год стане рэкордным па аб'ёмах спажывання інтэрнэту. Надзвычай актыўным аказаўся сезон адпачынкаў: калі мінулым летам абаненты ў роўмінгу прапампавалі 244 907 МБ трафіку, то гэтым — 2 670 116 МБ, што значыць: інтэрнэт-трафік вырас больш чым у 10 разоў.**

Бум спажывання інтэрнэт-трафіку ў МТС звязваюць з запускам паслу-

гі «Unlim за мяжой». Яна дазволіла абанентам карыстацца інтэрнэтам у роўмінгу без абмежаванняў па аб'ёме, што, у сваю чаргу, змяніла стаўленне беларусаў да анлайн-роўмінгу, забяспечыла большы ўзровень свабоды, чым абаненты і скарысталіся.

А вось галасавымі званкамі ў роўмінгу сталі карыстацца радзей. Усе апошнія гады дынаміка галасавых кантактаў дэманструе адмоўную тэндэнцыю. У параўнанні з 2017 годам колькасць званкоў у роўмінгу зменшылася на 12 %. Тое ж самае датычыцца і SMS, колькасць якіх скарацілася на 21 %.

За летнія месяцы абаненты МТС наведалі больш за 120 краін. Найбольш актыўна інтэрнэт-трафік беларусы выкарыстоўвалі ў Расіі, Украіне і Турцыі. Акрамя таго, абаненты МТС часта знаходзіліся анлайн у Польшчы, Літве і Італіі. У першую дзясятку таксама ўвайшлі Германія, Іспанія, Латвія і Грэцыя.

Акрамя падарожжаў па топавых напрамках, беларусы гэтым летам наведвалі і экзатычныя краіны, напрыклад Мазамбік, Перу, Грэнландыю, Панаму і Аргенціну.

**Надзея НІКАЛАЕВА.**

## ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

### NBC: у ЗША фіксуюць рост колькасці кібератак на інфраструктуру, якая задзейнічана на выбарах

ЗША фіксуюць павелічэнне колькасці спроб арганізацыі кібератак з боку невядомых хакераў на амерыканскую інфраструктуру, што задзейнічана пры правядзенні выбараў. Пра гэта паведаміла тэлекампанія NBC.

Яна спасылаецца на даклад аднаго з аддзяленняў міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША, які трапіў у яе распараджэнне. «Нам стала вядома аб узрослай колькасці кібератак, нацэленых на выбарчую інфраструктуру ў 2018 годзе», — адзначаецца ў ім. У лістападзе ў ЗША пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс.

У дакладзе гаворыцца, што невядомыя хакеры «на рэгулярнай аснове» здзяйсняюць такія напады з рознымі мэтамі, у тым ліку для таго, каб выклікаць раскол у грамадстве, выкрасці канфідэнцыяльныя звесткі і падарваць веру амерыканскіх грамадзян у выбарчыя працэсы, адзначае NBC. Па даных канала, ведамства пакуль не мае інфармацыі, хто можа стаяць за такімі нападамі, аднак усе яны былі папярэджаны або пацярпелі няўдачу.

Як паведамляе NBC, у дакладзе таксама гаворыцца пра спробы замежных дзяржаў, уключаючы Кітай і Расію, з дапамогай умяшання ў выбары паўплываць на палітычны клімат у ЗША.

### Эквадор склаў правілы паводзін для Асанжа

Эквадор склаў для заснавальніка WikiLeaks Джуліяна Асанжа новы рэгламент паводзін на тэрыторыі пасольства краіны ў Лондане.

Новыя правілы забараняюць Асанжу адначасова прымаць больш за трох гасцей; кожны наведвальнік таксама павінен загадзя даслаць запыт па электроннай пошце. Асанж не можа рабіць заявы, якія могуць быць расцэненыя як умяшанне ў справы іншых дзяржаў, пад пагрозай пазбаўлення статусу бежанца.



Пасольства таксама больш не будзе аплачваць выдаткі Асанжа на харчаванне, медыцыну і пральню, пакінуўшы за сабой толькі аплату камунальных паслуг. Асанж можа выходзіць у інтэрнэт з уласных прылад, а выкарыстанне камп'ютараў дыпмісіі ім магчыма толькі ў крайніх выпадках. Асобна ў правілах прапісана неабходнасць захавання Асанжам і яго гасцямі чысціні і правілаў гігіены: у прыватнасці, заснавальнік WikiLeaks павінен сам карміць свайго ката і прыбіраць за ім.

Урад Эквадора, які прыйшоў да ўлады ў 2017 годзе, узяў курс на паляпшэнне адносін з ЗША і Вялікабрытаніяй. З-за гэтага новае кіраўніцтва рэспублікі публічна называе сітуацыю з Асанжам «праблемай».

### Прадказана падзенне аб'ёмаў вытворчасці піва 3-за змены клімату

Вучоныя ўніверсітэта Усходняй Англіі высветлілі, што глабальнае пацяпленне прывядзе да змяншэння аб'ёмаў вытворчасці ячменю — асноўнага інгрэдыента піва. У выніку засух, якія паўплываюць на сельскагаспадарчыя культуры, спажыванне алкагольнага напою ў свеце ўпадзе на 16 працэнтаў. Пра гэта паведамляе выданне Science Alert.

Вядома, што кліматычныя змены знізяць вытворчасць кавы і віна. У новым даследаванні спецыялісты вызначылі, што рост глабальнай сярэдняй тэмпературы таксама адб'еца і на даступнасці піва. Паводле ацэнак, у залежнасці ад складанасці ўмоў надвор'я можа быць страчана да 17 працэнтаў ураджаю ячменю. Гэта, у сваю чаргу, прывядзе да значнага скарачэння аб'ёмаў вытворчасці піва і зніжэння яго спажывання на 29 мільярдаў літраў, што эквівалентна ўсяму піву, якое спажываецца ў ЗША. Акрамя таго, вучоныя прадказваюць рост цаны ў два разы ў сярэднім.

Эфект ад глабальнага пацяплення будзе найбольш значны ў Кітаі, дзе ўзровень спажывання піва самы высокі ў свеце. Чакаецца, што ў гэтай краіне продажы пеннага напою зменшацца на 4,3 мільярда літраў.



## Крымінал

# БЕЗ ТЭРМІНУ ДАЎНАСЦІ

**Як паведамілі ў Следчым камітэце Рэспублікі Беларусь, у Гомелі завершана расследаванне забойства таксіста, здзейсненага ў 1984 годзе.**

34 гады таму, у ноч з 26 на 27 лютага на вуліцы Ільча горада Гомеля двое мужчын селі ў таксі і па дарозе напалі на кіроўцу. Зламыснікі сціснулі яму шыю, пасля чаго нанеслі некалькі ўдараў тупымі прадметамі і шылам па розных частках цела. Пасля таго як аўтамабіль спыніўся, кіроўцу выцягнулі на вуліцу і збівалі далей. Затым бандыты перанеслі яго на бераг возера і пакінулі там ляжаць на марозе. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў кіроўца таксі памёр.

Зламыснікі выкралі з аўтамабіля выручку, а таксама партманет, наручны гадзіннік, ключ ад кватэры, пасведчанне кіроўцы і іншыя рэчы пацярпелага.

Раскрыць тады злачынства «па гарачых слядах» праваахоўнікам не ўдалося. Але ў той жа час былі зафіксаваныя сляды далоняў аднаго з іх. Праз гады з упраўлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертаў па Гомельскай вобласці ва УУС Гомельскага аблвыканкама паступіла інфармацыя аб супадзенні гэтых слядоў з адбіткамі далоняў мужчыны, арыштаванага за рабаванне.

Расследаванне забойства таксіста было адноўлена. Пачалася карпатлівая праца па зборы доказаў віны названай асобы і высвятленні асобы яго саўдзельніка. Былі паўторна дапытаны ўсе сведкі, праведзены следчыя эксперыменты і вочная стаўка, правераны паказанні на месцы здарэння з удзелам падазраванага з ужываннем відэагуказапісу. Па пастановах, вынесеных следчым, супрацоўнікамі УДКСЭ па Гомельскай вобласці праведзены шэраг экспертыз, у тым ліку дадатковыя судовыя-медыцынскія, дактыласкапічныя і медыка-крыміналістычныя экспертызы.

На падставе аналізу ўсіх сабраных па справе доказаў следства прыйшло да высновы аб дачыненні жыхара Рэчыцкага раёна да забойства таксіста. Яго дзеянні кваліфікаваныя па ч. 2 арт. 89 (разбой, здзейснены па папярэдняй змове групай асоб, з прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў), п. п. «а», «е» арт. 100 (забойства з карысліваасці, здзейсненае з асаблівай жорсткасцю) Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (у рэдакцыі 1960 года).

Крымінальная справа вывучана пракурорам і накіравана для разгляду ў суд.

Правядзенне следчых дзеянняў і аператыўна-вышукowych мерапрыемстваў, накіраваных на ўстанаўленне саўдзельніка злачынства, працягваецца.

**Сяргей КУЛАКОЎ.**

